

Університет Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

2023/2024 учебный год

Специальность: 1-21 80 14 Искусствоведение; 1-25 80 01 Экономика

2 курс, экзаменационная сессия
заочная форма получения образования

День недели	Время занятий	Дата	Искусствоведение	Экономика	
Понедельник	9.00-9.40	23.10	КАНСУЛЬТАЦЫЯ, Заканадаўства ў галіне культуры і мастацтва і прававыя асновы мастацкага рынку, Радзiальная 38Б, ауд.304А		
	9.45-10.25				
	10.35-11.15				
	11.20-12.00				
	12.30-13.10			ЭКЗАМЕН, Заканадаўства ў галіне культуры і мастацтва і прававыя асновы мастацкага рынку, Радзiальная 38Б, ауд.304А	Институциональная экономика, С3, Радзiальная 38Б, ауд.100
	13.15-13.55				
Вторник	14.05-14.45	24.10	Замежная мова (англійская), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100	Иностранный язык (английский), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100	
	14.50-15.30				
	15.50-16.30			Замежная мова (англійская), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100	Иностранный язык (английский), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100
	16.35-17.15				
	17.25-18.05				
	18.10-18.50				ЗАЧЕТ, Маркетинговий анализ, Радзiальная 38Б, ауд.111
19.10-19.50	19.55-20.35		Глобализация и развитие национальной торговли, С3, Радзiальная 38Б, ауд.111		
19.55-20.35			Глобализация и развитие национальной торговли, С3, Радзiальная 38Б, ауд.111		
Среда	9.00-9.40	25.10	Атрыбуцыя і экспертыза твораў мастацтва, Л., пр. Независимости, 169, ауд.511С	Институциональная экономика, С3, Радзiальная 38Б, ауд.304А	
	9.45-10.25				
	10.35-11.15				
	11.20-12.00				
	12.30-13.10			Атрыбуцыя і экспертыза твораў мастацтва, С3, пр. Независимости, 169, ауд.511С	Институциональная экономика, С3, Радзiальная 38Б, ауд.304А
	13.15-13.55				
Четверг	14.05-14.45	26.10	Замежная мова (англійская), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100	Иностранный язык (английский), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100	
	14.50-15.30				
	15.50-16.30			Замежная мова (англійская), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100	Иностранный язык (английский), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100
	16.35-17.15				
	17.25-18.05				
	18.10-18.50				Иностранный язык (английский), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100
19.10-19.50	19.55-20.35				
19.55-20.35					
Пятница	9.00-9.40	27.10	КАНСУЛЬТАЦЫЯ, Сцэнічнае мастацтва Беларусі і гісторыя нацыянальнай тэатральнай крыткі, пр.Независимости, 169, ауд. 512Ю	ЭКЗАМЕН, Институциональная экономика, Радзiальная 38Б, ауд.304А	
	9.45-10.25				
	10.35-11.15			Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика, С3, Радзiальная 38Б, ауд.304А	
	11.20-12.00				
	12.30-13.10				
	13.15-13.55				
14.05-14.45	14.50-15.30	Гісторыя музыкі краін усходнеўрапейскага рэгіёна, С3, пр.Независимости, 169, ауд. 511 С			
14.50-15.30					
15.50-16.30	16.35-17.15	Эконометрика (продвинутый уровень), Л, Радзiальная 38Б, ауд.304А	Эконометрика (продвинутый уровень), Л, Радзiальная 38Б, ауд.304А		
16.35-17.15					
17.25-18.05					
18.10-18.50			Управление национальной торговлей в современных условиях (на английском языке) Л., Радзiальная 38Б, ауд.304А		
19.10-19.50	19.55-20.35		Управление национальной торговлей в современных условиях (на английском языке) Л., Радзiальная 38Б, ауд.111		
19.55-20.35					
Суббота	9.00-9.40	28.10	КАНСУЛЬТАЦЫЯ, Сцэнічнае мастацтва Беларусі і гісторыя нацыянальнай тэатральнай крыткі, пр.Независимости, 169, ауд. 512Ю	ЭКЗАМЕН, Институциональная экономика, Радзiальная 38Б, ауд.304А	
	9.45-10.25				
	10.35-11.15			Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика, С3, Радзiальная 38Б, ауд.304А	
	11.20-12.00				
	12.30-13.10				
	13.15-13.55				
14.05-14.45	14.50-15.30	Управление национальной торговлей в современных условиях (на английском языке) Л., Радзiальная 38Б, ауд.111	Управление национальной торговлей в современных условиях (на английском языке) Л., Радзiальная 38Б, ауд.111		
14.50-15.30					
15.50-16.30	16.35-17.15	Технологии интеллектуального анализа данных, ПЗ., Радзiальная 38Б, ауд.201Б	Технологии интеллектуального анализа данных, ПЗ., Радзiальная 38Б, ауд.201Б		
16.35-17.15					
17.25-18.05					
18.10-18.50			ЗАЧЕТ, Глобализация и развитие национальной торговли, Л., Радзiальная 38Б, ауд.304А		
19.10-19.50	19.55-20.35	Замежная мова (англійская), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100	Иностранный язык (английский), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100		
19.55-20.35					
19.55-20.35		Замежная мова (англійская), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100	Иностранный язык (английский), ПЗ, Радзiальная 38Б, ауд.100		

Полное наименование учебной дисциплины	Форма промежуточной аттестации	Должность, ФИО преподавателя
Гісторыя музыкі краін усходнеўрапейскага рэгіёна	зачёт	к.и., доц. Карпилова А.А.
Стылістыка і культура Беларускай мовы	зачёт	к.н. Острейко В.Д.
Сцэнічнае мастацтва Беларусі і гісторыя нацыянальнай тэатральнай крыткі	экзамен	д.и., доц. Ярмолинская В.Н.
Праблемы сучаснай мастацкай крыткі	зачёт	к.н., доц. Медведева О.А.
Атрыбуцыя і экспертыза твораў мастацтва	экзамен	к.и., Толкачёва Л.И.
Заканадаўства ў галіне культуры і мастацтва і прававыя асновы мастацкага рынку	экзамен	к.н., доц. Дашкевич А.Л.
Институциональная экономика	экзамен	к.н., доц. Кунявский А.М.
Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика	экзамен	к.н., доц. Кунявский А.М.
Маркетинговий анализ	зачет	к.н., доц. Карлович Н.В.
Технологии интеллектуального анализа данных	зачет	к.н., доц. Заброцкая К.А.
Глобализация и развитие национальной торговли	зачет	к.н., доц. Карлович Н.В.
Эконометрика (продвинутый уровень)	экзамен	Кожар В.В.
Управление национальной торговлей в современных условиях (на английском языке)	зачет	Кожар В.В.
Иностранный язык (английский)	кандидатский экзамен	ст. преп. Веремикова Е.Ф.